

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

28 верасня 2016 г. № 352

**Аб узнагароджанні**

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у галіне прыбора- і машынабудавання, значны асабісты ўклад ва ўмацаванні міжнацыянальных адносін, развіццё беларускай журналістыкі, дарожнай і лясной гаспадаркі, навукова-педагагічнай дзейнасці, сферы адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

	ордэнам Айчыны II ступені
Бурскага Вячаслава Аляксандравіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі механічны завод імя С.І.Вавілава – кіруючая кампанія холдынга «БелОМО»
	ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Андрэева Сяргея Анатольевіча	– намесніка камандуючага па ідэалагічнай рабоце – начальніка аддзела ідэалагічнай работы камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, палкоўніка
Бурдыку Андрэя Валер’янавіча	– начальніка галоўнага ўпраўлення планавання і каардынацыі тылавога забеспячэння – першага намесніка начальніка тылу Узброеных Сіл, генерал-маёра
Гладкага Алега Іванавіча	– першага намесніка начальніка ракетных войскаў і артылерыі аддзела ракетных войскаў і артылерыі Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка
Дзмітрук Алену Георгіеўну	– намесніка начальніка ўстановы «Навукова-даследчы інстытут пажарнай бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы
Мазурава Валерыя Анатольевіча	– намесніка начальніка 2-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Майко Сяргея Мікалаевіча	– аташэ па пытаннях абароны пры Пасольстве Рэспублікі Беларусь ва Украіне, палкоўніка
Місуру Аляксандра Мікалаевіча	– намесніка камандзіра па лётнай падрыхтоўцы 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Собаля Дзмітрыя Уладзіміравіча	– камандзіра 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой брыгады Узброеных Сіл, палкоўніка
Тупіка Алега Анатольевіча	– начальніка 4-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Шабеку Паўла Уладзіміравіча	– камандзіра 361-й базы аховы і абслугоўвання (цэнтральных органаў ваеннага кіравання) Узброеных Сіл, палкоўніка

- Шаўчэнку  
Валерыя Аляксандравіча – намесніка камандуючага па ідэалагічнай рабоце –  
начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы Ваенна-  
паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны  
Узброеных Сіл, палкоўніка
- Шпарло  
Сяргея Генадзьевіча – начальніка ўстановы «Гродзенскае абласное ўпраўленне  
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі  
Беларусь», палкоўніка ўнутранай службы
- Шырко  
Юрыя Генадзьевіча – начальніка інжынернай службы Заходняга апэратыўнага  
камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка
- Юзэфовіча  
Віктара Аляксандравіча – намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка  
1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення крымінальнага  
вышуку крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных  
спраў, палкоўніка міліцыі  
ордэнам Пашаны
- Герасімава  
Васілія Мікалаевіча – старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай  
вобласці
- Куляша  
Сяргея Анатольевіча – начальніка бюро аддзела галоўнага механіка Мінскага  
завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства  
«АТЛАНТ»  
ордэнам Францыска Скарыны
- Франкоўскага  
Сяргея Валянцінавіча – артыста-вакаліста (саліста) – вядучага майстра сцэны  
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы  
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета  
Рэспублікі Беларусь»  
медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
- Аббакумава  
Кірыла Ігаравіча – інспектара дарожна-патрульнай службы  
1-га ўзвода роты дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай  
аўтамабільнай інспекцыі аддзела дзяржаўнай  
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі  
ўпраўлення ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкама,  
старшага лейтэнанта міліцыі
- Круталевіча  
Дзмітрыя Сяргеевіча – інспектара дарожна-патрульнай службы 1-га ўзвода роты  
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай  
інспекцыі аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі  
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў  
Бабруйскага гарвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
- Беліка  
Дзмітрыя Сяргеевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах  
1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення  
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі  
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Жыхарава  
Юрыя Пятровіча – начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі  
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў  
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка  
міліцыі
- Муху  
Аляксандра Іванавіча – намесніка начальніка крымінальнай міліцыі па  
апэратыўна-вышуковай рабоце ўпраўлення ўнутраных  
спраў Магілёўскага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі

- Мядзельца  
Вадзіма Аляксандравіча – старшага оперупаўнаважанага 2-га аддзела  
2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з  
арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства  
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Слабодчыкава  
Уладзіміра Іванавіча – начальніка аддзялення вышуковай работы аддзела  
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела  
ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна  
г. Магілёва, падпалкоўніка міліцыі
- Табуркіна  
Андрэя Валер’евіча – начальніка аддзела па раскрыцці злачынстваў супраць  
асобы ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай  
міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага  
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
- Акуліча  
Мікалая Мікалаевіча – лясніка Мілашавіцкага вопытна-вытворчага лясніцтва  
дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Мілашавіцкі  
лясгас», Лельчыцкі раён
- Анісенку  
Савелія Сцяпанавіча – трактарыста дзяржаўнай лесагаспадарчай установы  
«Хойніцкі лясгас»
- Васіленку  
Аляксандра Пятровіча – галоўнага ляснічага Гомельскага дзяржаўнага вытворчага  
лесагаспадарчага аб’яднання
- Дробуша  
Фёдара Адамавіча – ляснічага Храпуньскага лясніцтва дзяржаўнай  
лесагаспадарчай установы «Палескі лясгас»  
медалём «За працоўныя заслугі»
- Васюкевіча  
Антана Барысавіча – галоўнага дырэктара галоўнай дырэкцыі Першага  
нацыянальнага канала Беларускага радыё Нацыянальнай  
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
- Гаспадарыка  
Дзмітрыя Фёдаравіча – намесніка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага  
таварыства «АТЛАНТ» па вытворчасці – намесніка  
дырэктара Мінскага завода халадзільнікаў па вытворчасці
- Дзенісевіча  
Аляксандра Віктаравіча – начальніка ўпраўлення прававога забеспячэння  
кантрольнай дзейнасці галоўнага экспертна-прававога  
ўпраўлення Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі  
Беларусь
- Кавалевіча  
Аляксандра Іванавіча – дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут лесу  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Кісценя  
Міхаіла Мікалаевіча – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «УПНР»
- Ксяневіча  
Івана Адольфавіча – трактарыста лінейнай дарожнай дыстанцыі 601 філіяла  
«Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 60»  
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства  
аўтамабільных дарог «Мінскаўтадар-Цэнтр»
- Лазук  
Наталлю Аляксандраўну – намесніка начальніка аддзела кантролю дзяржаўнай  
маёмасці галоўнага ўпраўлення кантролю па г. Мінску  
Камітэта дзяржаўнага кантролю

- Мальковіча  
Андрэя Іванавіча – вадзіцеля аўтамабіля ўчастка разметкі філіяла «Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 60» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства аўтамабільных дарог «Мінскаўтадар-Цэнтр»
- Масурноўскую  
Алену Генадзьеўну – начальніка ўпраўлення кантролю за абаротам падакцызных тавараў і сферай паслуг галоўнага ўпраўлення кантролю спажывецкага рынку і сферы паслуг Камітэта дзяржаўнага кантролю
- Новікаву  
Святлану Раманаўну – мастацкага кіраўніка аддзела рэжысёраў галоўнай дырэкцыі «Агенцтва тэлевізійных навін» Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
- Пазняк  
Алу Вячаславаўну – намесніка старшыні Баранавіцкага міжраённага камітэта дзяржаўнага кантролю
- Саламаху  
Аляксандра Пятровіча – першага намесніка Старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
- Санько  
Дзмітрыя Яўгеньевіча – начальніка галоўнага аналітычнага ўпраўлення Камітэта дзяржаўнага кантролю
- Скрыганава  
Віталія Віктаравіча – дырэктара ўстановы «Мазырская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву прафсаюзаў па веславанні на байдарках і каноэ»
- Сянько  
Уладзіміра Лявонавіча – старшыню Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы
- Трэцякову  
Святлану Уладзіміраўну – начальніка ўпраўлення планавання, эканомікі, працы і зароботнай платы рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства аўтамабільных дарог «Мінскаўтадар-Цэнтр»
- Чупрыса  
Леаніда Іванавіча – вадзіцеля аўтамабіля лінейнай дарожнай дыстанцыі 611 філіяла «Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 61» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства аўтамабільных дарог «Мінскаўтадар-Цэнтр»
- Шынкевіча  
Аляксандра Віктаравіча – галоўнага механіка Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ»
- Яўсюка  
Міхаіла Сяргеевіча – дырэктара ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па гімнастыцы мастацкай»  
медалём Францыска Скарыны
- Галкоўскую  
Галіну Леанідаўну – рэжысёра-пастаноўшчыка дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Гарадзецкага  
Юрыя Рыгоравіча – артыста-вакаліста (саліста) – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Дуброву  
Мікалая Кузьміча – педагога дадатковай адукацыі дзяржаўнай установы адукацыі «Мазырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі»

- Кабуша  
Уладзіміра Трафімавіча – прафесара кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
- Савенкава  
Івана Мікалаевіча – артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»

- Гуляко  
Леаніду Паўлавічу – Упаўнаважанаму па справах рэлігій і нацыянальнасцей

«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

- Мацулевіч  
Веры Міхайлаўне – намесніку начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніку ўпраўлення кантролю будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі галоўнага ўпраўлення кантролю па г. Мінску Камітэта дзяржаўнага кантролю

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

- Зацэпу  
Уладзіміру Уладзіміравічу – трэнеру-выкладчыку па веславанні на байдарках і каноэ ўстановы «Школа вышэйшага спартыўнага майстэрства»
- Ільянковай  
Ірыне Валер'еўне – трэнеру-выкладчыку па гімнастыцы мастацкай установы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па гімнастыцы мастацкай»
- Шундзікаву  
Віктару Паўлавічу – дырэктару ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву Гомельскага раёна»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

- Волку  
Аляксандру  
Аляксандравічу – судзі суды Савецкага раёна г. Мінска, былому галоўнаму юрысконсульту групы юрыдычнага забеспячэння ўстановы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»
- Рутэнку  
Сяргею Аляксеевічу – спартсмену-інструктару мужчынскай нацыянальнай зборнай Рэспублікі Беларусь па гандболе

**Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь**

**А.Лукашэнка**